

# Крылы над воблакамі

**20** чэрвяна споўнілася

90 гадоў з дня нараджэння народнага мастака Беларусі Гаўрыла Харытонаўіча Вашчанкі. Ён запомніўся ў апошнія гады сівалосымі старцамі з блакітнымі вачымі і спакойнымі, павольнымі рухамі. Да апошніх тыдняў ён працаваў у сваёй вялікай майстэрні на вуліцы Сурганава, дзе было шмат святла і паветра, і слухаў класічную музыку.

**21** чэрвяна ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адкрылася выставка "Зямля пад белымі крыламі", прысвечаная памяці народнага мастака. Яе арганізаваў сын творцы, графік і дызайнер Канстанцін Вашчанка.

- Ведаючи творчасць

этага чалавека і з'яўляючыся яе малітўным прыхільнікам, я разумею, што нам яшчэ доўга адкрываць яго глыбіню, - скажаў старшыня Саюза беларускіх мастакоў Рыгор Сітніца. - Ён быў фенаменальная адораным жывапісцам. Кожны яго эскіз з'яўляецца самадастатковай працай. Гаўрыл Вашчанка стаіць у шэрагу геніяў беларускай нацыі. Тыя, хто памятае яго ablіччу ў старасці, ведаюць, што гэта біблейскі образ. Яго біблейская сутнасць з кожным годам паглыблялася. Кожнае новае пакаленне павінна адкрываць яго асобу для сябе. Мы працуем над tym, каб у Гомелі паставіць бюст Гаўрыла Вашчанкі перад яго галерэй. Гэта трэба зрабіць дзеля Бацькаўшчыны і для гісторыі.

Гаўрыл Вашчанка праізвіў сябе майстрам манументальнага мастацтва, станкавага жывапісу, акварэлі. Яго роспісы назаўсёды застануцца ў Светлагорску ў Палацы хімікаў, у Менску ў Нацыянальным аэропорце "Мінск-2", а вітражы ўпрыгожваюць кас-



Рыгор Сітніца

цёл святых Сымона і Алены. Ён прысвяціў 38 гадоў выкладчыцкай дзеянасці, працуячи на кафедры манументальнага мастацтва, выпускі сцен акадэміи больш за 200 студэнтаў.

Ураджэнец вёскі Чыкалавічы паблізу Брагіна, ён усё жыццё імкнуўся перадаць унікальнасць этнасу, фальклору і мастацтва гэтага рэгіёну, выразіць у фарбах таямнічу ўзорыту прыроды краю. Ён прысвячаў карціны родным людзям, якія акружалі яго з дзяцінства. Старая жанчына ў намітцы, што сядзіць на прызьбе хаты, асвечаная промнямі залатога святла - яго бабуля Сынклета, якая пражыла 119 гадоў. Партрэт маці іканографічны, на ім водбліск папялішча, трывога разам з надзеяй.

Сваёй малой радзіме майстра прысвяціў палотны:

"Палессе", "Па-над Прыпяцю". У дзяцінстве пабачыў свет з вышыні калакольні, мастак любіў пісаць краявіды з птушынага палёту, і такім атрымаліся "Навагрудак", "Сынкавічы", "Райбічы". Яго ўлюбёнымі птушкамі былі буслы. У кампазіцыі карціны "Матчыны крылы" закладзены танец буслоў над гняздом.

Яму выдатна ўдавала-ся перадаць настрой прыроды, блакіт неба, пах чаромхі, сло-дыш вясновага вечара, зязнне месяца ў карцінах "Чаромхавы час", "Святочны блакіт", "Бурштынавы вечар", "Дзянятая вясна", "Маладзіком свяцілася возера".

Мастак шмат часу разважаў над гістарычнымі тэ-мамі, ствараючы вобразы Кірылы Тураўскага, Францішка Скарны, Сімяона Полацкага, Янкі Купалы. На адным з партрэтав узвышаеца статная посташь Ірыны Паскевіч, апо-шнай з князёў Паскевічаў. На-цыянальную бібліятэку упры-гожвае манументальнае пано "Айчына" з чатырох частак. Майстра быў упэўнены, што мастацтва павінна мець жыцця-сцвярджальную мэту.

Жыццё і творчасць народнага мастака апісала ў сваёй кнізе "Народжаны Палесsem" Наталля Шаранговіч і Віктар Карамазаў - у аповесці "Брама". Выбух у Чарнобылі мастер трывожна прадчуваў за некалькі гадоў да аварыі, напі-саўшы эпіюд "Воблака" і карціну "Прадчуванне". Пазней, калі родную вёску абраадзілі калючым дротам, горыч ад страты радзімы пранізала душу творцы. Пасля паездак у зону з кінематографістамі на-радзіліся карціны "Чорная быль", "Чарнобыльскі рэкові-ем", "Зорка палын".

Магутны валун на Ус-ходніх могілках з крыжам аба-значае месца вечнага спачынку мэтра беларускага мастацтва.

Эла Оліна.

